

# паэзія

паэзія

## Наста Кудасава



...Вясна.

Вуснам

Цесна....

## Будзь са мной!..

### СЫНІЦЬ

Буду сыніць сінім,  
бо белым – набалела,  
чырвоны ж зачаруе  
вычварэнствам жарсыці,  
а жоўты –  
пражэрлівы цяжар жыцьця,  
зялёны назаліў...  
Дык буду сінім сыніць,  
сінім, як мора,  
як Марыса птушка...  
Сінім сыніць буду,  
каб чорнае ўчора  
і страшнае заўтра  
спыніліся ў сінім сёньня.

\* \* \*

Твае вочы, як неба, сінія –  
 На зямлі мой прытулак адзіны.  
 Твае вочы – і скон, і скінія –  
 І пагібель мая і съятыня.

Ты спыніўся ў маёй бяссоныцы  
 Скрыжаваньнем усіх вымэрэнняў.  
 У жыцця аднастайнай хроніцы  
 Ты падзея мая і падзеньне.

\* \* \*

*P. C.*

Калі маё жыццё свой шлях завершыць,  
 Пакінуўши паслья сябе прабел,  
 Я ўсе мае пакутлівыя вершы  
 Аддам табе.

Калі мой дух з зямнога бабілону  
 Памкнецца ў Абязаную Зямлю,  
 Я буду аднаму табе па скону  
 Съпіваць «Люблю».

\* \* \*

Восень!  
 Лёс мой!  
 На боскіх кроснах  
 тчэш прыгоствы  
 душы і съвету...  
 Запавет мой!  
 Імпэт і мэта!  
 І манета,  
 што б’е ўсе цэны...  
 Восень –  
 вось мая  
 панацэя!

\* \* \*

Вясна.  
 Вуснам  
 Цесна.

\* \* \*

Вышивала аркушы вершамі,  
Пакалола словамі пальцы.  
Колькі ж нам, маёым, намаяцца  
Давядзецца па літасьці лепшых...

Накарміла рукі атрутаю  
Ўласнага лабатага болю.  
Колькі ж нам сакральнага колеру  
Давядзецца аддаць на пакуты...

Вышивала – вышыню вышила...  
Зоркамі ўпляла адзіноту.  
Больш ужо ня здолеюць клопаты  
Несуцешнае сэрца суцішыць.

\* \* \*

Толькі туляцца і не прытуліцца –  
Вынік, як вырак, на карак ускочыў.  
Моўчкі мінаць безыменнай ваўчыцай  
Атракцыёны для хворых ахвочых...

Марнасьць на марнасьць –  
і вырасьце сталасьць,  
Вырастуць рукі – здрабнеюць вачніцы...  
Вечны спакой, невылечны, як старасьць,  
—  
Дзе тут прытулак для зрэбнай ваўчыцы?

Зрэбная... срэбная – выклік і голад.  
Вочы растуць ад вясёлковых кропляў...  
Выклік і вырак – замкнёнае кола.  
Позна перайграваць свае ролі.

\* \* \*

Табой  
запоўніцца  
бяssonьніца,  
маўчаньне загучыць –  
табой.  
Вачыма прачытай

жаданьне  
і будзь са мной  
да разывітаньня –  
да скону ночы  
будзь са мной!

Вазьмі мяне ў свой  
вір ці вырай,  
да беспрытомнасьці –  
бяры!  
Няхай згарыць душа жывая  
за недазволены парыў...

Пакуль не пакарае раньне  
за грэх салодкі –  
будзь са мной!  
Па вуснах прачытай жаданьне  
і будзь са мной  
да разывітаньня –  
да ночы скону  
будзь са мной!

\* \* \*

Зачарованая...  
Скароная  
Чужому  
Гонару.  
Чужому  
Водару  
Падарованая.  
Зачарованая...

Адкуль  
Такая таямніца?  
Мне сыніцца  
Сынег  
І ўсьмешка...  
Ведаеш,  
Салодкі мёд  
Аблапальвае язык.  
Твой фотаздымак  
Зросцяся з майм сэрцам.

---